

завод з палітаб гонілася рас-
сказа на сустрэчы ў «Знак» т.
Юлія Рачок.

Аб перамогах на ўзлыме прадук-
цыйнасці трактарыстаў Беларусі.
Вось што расказвае брыгадзяр
Дзюрыўскай МТС тав. **Захліцкі:**

«Мы ў гэтым годзе такіх тэмпаў
калі, аж небу горача стала. Мелі-
мы мы на плане даць за выліку
104 гектары, а далі 672, або 224
гектары на трактар». За адну
годыня веснавую сямбу яго брыга-
да перапрацавала 2.028 втр. газы,
228 втр. масла. Трактарыст Сма-
віцкай МТС тав. **Калена** даваў
на старым «Фалконе-Пупілаўцы»
рэкордную дэбу: тры
паловы гектары ў жэну.

Мы на сваіх старонках ужо не
раз паказвалі знатных людзей
трактарыстаў тт. **Гацьку, Гарова-**
на, Беларускаю і многа іншых,
які з дня ў дзень перавыконваюць
норму, эканомяць гаручае. Пра-
ваць так, як перадавікі, па-
мінна кожнага МТС, кожны брыга-
дзяр і трактарыст. Усё залежыць
ад нас саміх, ад таго, як кіраўніц-
тва МТС, райкомы партыі забя-
спяць кожны трактарны атрад
неабходным партыйным кіраў-
ніцтвам, агражуць кожнага трак-
тарыста клопатамі і ўвагай.

Кіраўніцтва Капыльскай, Дзяр-
жынскай, Чарышкаўскай і раду ін-
шых МТС, райпарткомы правялі
важлівую ўвагу да трактары-
стаў. Яны цікавіліся не толькі яшчэ
трактарыстаў парываць, але і як

неабходна лічыцца.
Пастарымымі партыі перамаглі
ПЕ ВКП(б) і КП(б)Б аб уборцы і
загатоўках сельскагаспадарчых
прадуктаў павінны стаць моцнай
зброй барацьбы за моцнае вы-
рошчэнне кадраў трактарыстаў.
За сапраўднае палітычнае ўмоў
работы кожнага трактарыста і
кожнага трактара ў інтарэсах аку-
ратнага і арганізацыйнага выканан-
ня каляскамі сваіх абавязкаў пера-
д дзяржавы і арганізацыяй
барацьбы са стратамі.

Вольг перапрацаваў трактарыстаў-
рэпарыстаў павінны стаць здабыт-
кам усіх МТС, кожнага трактарнага
брыгады. Перадзавы МТС і трак-
тарысты любімі і фізічна дэман-
лі моўную магчымасць не толькі
выкапаць норку, высушаны ў
цымсе Зоні Рачок, але і на многа
перавыканаць.

Патрабунца толькі забеспячэн-
не сістэматычным партыйным кі-
раўніцтвам кожнага трактарнага
атрада, рацыянальнае скарыстан-
не кожнага трактара, большавіц-
кай адносіны да трактарыстаў, да
вырошчвання ўсё новых і новых
кадраў.

Трактарны парк ордэнаўснай
БССР можа і павінна яшчэ больш
узвядзе сваю прадукцыйнасць і
магутнасць.

Справа гонару кожнага МТС эка-
гацца за шчыльнасць у саборніц-
тве, справа гонару кожнага бры-
гадзяра і трактарыста заваяваць
чужа падпісаць рапарт любімаму
правадзюру тав. **Сталіну.**

Прывітанне СНК БССР выпускнікам Інстытута народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышэва

Віншую выпускнікоў Інстытута
народнай гаспадаркі імя В. В.
Куйбышэва са сканчэннем вучобы.
Мы пабудавалі прыжкую прамы-
словасць, перабудавалі сельскую
гаспадарку. Мы стварылі сваю
навуковую вышэйшую тэхніку.
Нам патрэбны зараз кадры, па-
рабні рабочыя, якія б здалі
уладзе гэтай тэхнікай, атры-
маць ад яе максімум эфекту. На-
ша сацыялістычная радзіма патра-
буе спецыяліста, варага нашай
Будучай эпохі. Спадзяюся, што

вы, асама істна-планавы, узбро-
еныя тэорый планавання, на аснове
марксісцка-ленінска-сталінскай
метадалогіі, зможаце апраўдаць
давер'е партыі і ўрада, дакажце
сваю адданасць сацыялістычнаму
будуўніцтву, зможаце асядаць
тэхніку сваёй справы і, павышаю-
чы класавую шчыльнасць, будзеце
весці бяспасную барацьбу з клас-
авымі ворагамі за перамогу сацы-
ялізма ў нашай краіне.

Старшыня Саўнаркома БССР
Н. ГАЛАДЗЕД.

ПА ПРАУКІ

У прыговым тав. Жданава «Вод-
ны транспарт павінен перамагчы»
«Знак» № 148 ад 30 чэрвеня)
на віне БЕЛТА ў трэцім калонцы,

6 абзацы, 4 радку, пасля лічбаў
«40—45 проц.» прашуць змя-
ніць «прастою». У 4 калонцы, 2 аб-
зацы зверху, 16 радку пасля сло-
ва «гэта» прашуць змяніць.

Таварышкі рапарту:

— 120 тысяч маскоўскіх фіз-
культурнікаў гатовы да ўрачыста-
га маршу...

Таварышы **Манцёў, Восараў,**
Швернік ітаюцца з фізкультурні-
цамі і аб'являюць іх рады. За-
тым яны падмаваюць на левым
крыле маўзалей.

Тав. **Манцёў** гаворыць прамову,
папамінаючы, што фізічнае выха-
ванне і асабліва спорт у капіталі-
стычных краінах з'яўляюцца пры-
кметай пануючых класаў і огу-

„Я ПЕРАДАЛА БУКЕТ СТАЛІНУ“

Расказ піонеркі Ніны Здрогавай

Ніна Здрогавай, вучаніца V кла-
са 29-й школы, Бауманскага раё-
на, маскоўскія піонеры даручылі
наваўчора перадаць кветкі тав.
Сталіну. 11-гадовая дзяўчынка па-
сля нарады расказала аб сваёй
размове з тав. Сталіным.

— Я прычунлася, калі яшчэ
ўсе спалі. Падумала, які сёння
дзень будзе, паляжала, а потым
паспала яшчэ крыху, пакуль мама
не разбудзіла. Я ўстала і агля-
лася. Мама мне не верыла, што я
буду кветкі перадаваць Сталіну, і
гаварыла: «Я табе не веру, няўжо
цябе пашло?»

Я зайшла да дзядзьчых і разам
са школай пашла ў Аляксандраў-
скі сад, а потым на Красную пло-
шчу. Наперадзе ішоў піонерскі
шож усяго Бауманскага раёна. Я
ішла самай першай і несла кветкі.
Я была вельмі задаволеная. Я так
чакала гэтага дня, радавалася, бо
мне Сталіна хацелася бачыць. Ка-
лі ідзі мінна трыбуны, я таварыша
Сталіна адразу пазнала. Я яго
кожны год бачу, і ў мінулы год
бачыла.

Варашылава таксама пазнала
адразу. Я Сталіна, Варашылава і
Будзённая лешы за ўсіх ведаю.

Гукет я ўсё трымала. А як ска-

(Правада).

ТАВ. ЖДАНАЎ У САРАТАЎЕ

САРАТАЎ, 29 чэрвеня. (БЕЛТА).
Сёння сакратар ЦК ВКП(б)
тав. **Жданаў** меў доўгую гутарку
з членамі бюро крайкома і іншымі
кіруючымі работнікамі. Па пра-
мысловае тав. Жданава большасць
членаў бюро крайкома і рад ін-
шых работнікаў выявляюць у
раёны, на прадпрыемствы края

шчаслівае жыццё.

Маладая і дужая жанчына, сту-
дэнтка інстытута фізічнай культуры
Лесгафта, папярэдадні прыехаў-
шыя з Ленінграда, студэнтка мас-
коўскага тэхнікума імя Анціпава
і Дзюрыўскага інстытута фізічнай
культуры.

Следам за імі на плошчу ўсту-
паюць рэальныя калоны. Над ка-
лонамі ўзвышаюцца партреты Ста-
ліна, Кіраўскай партыі і ўрада.

На высокай вежы, зробленай з
брусняў, як статуі, застылі копе-
ментажы. Дзед існуць турні-

Ен даўме вышынню, скіруючы на
вэршы парашутах букеты цво-

гадзіны 30 минут парад за-
маўваецца. На некалькі минут
плошча астаецца пустой, а затым
пачынаюцца выступленні фізкуль-
турнікаў, якія цягнуцца да 7 га-
дзін вечара.

Плошчу агляваюць вольныя
«ўра» і бурныя аваяцы таварышы
Сталіну, які паказвае разам з чле-
намі палітбюро і ўрада трыбуны
маўзалей.

(БЕЛТА).

Аўтазаводы перавыканалі праграму

МАСКВА, 1 ліпеня. (БЕЛТА).
Маскоўскі аўтазавод імя Сталіна
чэрвеньскі план выканаў на 100,3
проц. Выпушчана 2.585 машын —
на 110 больш чым у маі. Прагра-
му першага паўгоддзя завод вы-
канаў на 100,2 проц. Выпушчана
14.035 аўтамабіляў.

♦♦

ЯРАСЛАЎЛЬ, 1 ліпеня. (БЕЛ-
ТА). Яраслаўскі аўтамабільны за-
вод учора выканаў паўгадовую
праграму. Выпушчана 1.260 пра-
завых машын — 100,8 проц. У
ліку гэтых машын 46 самаразгружа-
ючых пяцітонак. Паўнасцю вы-
канана план і па запасных частках.

— 0 —

Рэкордны прыжок комсамолкі Куталавай

ЛЕНІНГРАД, 30 чэрвеня. (Іф.
«Правада»). К перамогам совецкага
парашутызма прыбавілася сёння
новае бліскучае дасягненне. Сту-
дэнтка Ленінградскага інстытута
фізічнай культуры імя Лесгафта,
комсамолка **Тамара Куталава** ўста-
навіла сусветны рэкорд, зрабіўшы
з парашутам без кіслароднага пры-
бора прыжок з вышыні 7.750
метраў.

Дзвухматорны самалёт, з якога
быў зроблен прыжок, пілатаваў
выданы лётчык **Дзюно**, які не раз
рабіў падлеты з майстрам парашут-
нага спорту **Еўдзімавым**.

Самалёт падняўся з аэрадрома ў
15 г. 04 мін. У 15 г. 53 мін. Та-
мара Куталава аддзялілася ад са-
малёта. Яна злізлася на адлег-
ласці каля 7 км. (па прамой) ад
месца ўзлёту ў 16 гадзін 16 мін.
Самаадчуванне Куталавай пасля
прыжка найлепшае.

ночна-рэхольны (лопакі) ачышчэ-
застаючы рабочыя запалкавай
фабрыкі. Адыбіліся жорсткія су-
гучкі паміж паліцыяй і атачэн-
намі.

Вялікае рабочае свята ў прадмесці Парыжа

Адкрыццё бульвара імя Максіма Горкага

ПАРЫЖ, 30 чэрвеня. (БЕЛТА).
Адкрыццё бульвара імя Максіма
Горкага, якое адбылося сёння
ў рабочым прадмесці Парыжа
Вільжуіф, прыняло характар
важкага рабочага свята. На ўра-
чыстае адкрыццё к 14,5 гадзінам
сабралася 5.000 чалавек. Сярод
прысутных — віднейшыя француз-
скія пісьменнікі Анры Жыд, Люк
Дзюртэн, Арагон, Муссэнак і інш.,
выдамы мастак **Аюрга**, савецкія
пісьменнікі **Аляксей Талстой, Ілья**
Эрэнбург, Міх. Кальцоў, Папфэраў,
Дупнод, Бабель, Тычына, Мікітэ-
ка і рад іншых удзельнікаў сус-
ветнага кангрэса абароны культу-
ры.

На мітынгу з прычыны ўрачы-

сваго адкрыцця бульвара імя Мак-
сіма Горкага старшынстваваў
Анры Жыд. Мітынг адкрыўся
прамоваю камуністычнага мера
Вільжуіф — **Вайян Бутур'а**. За-
тым з прамоваю выступіў тав.
Міх. Кальцоў, які ўказаў на ролю
Горкага як абаронцы пролетарскай
культуры. Пасля прамовы тав.
Кальцова старшыня Анры Жыд
знімае пакрывала з дошчачкі, на
якой значыцца найменаванае но-
вае бульвара: «Бульвар Максіма
Горкага».

Пачынаецца ход работных калон
на чале з калонай рабочых-фіз-
культурнікаў. Выводзяцца чырво-
ныя сцягі на яркім сонцы. Шэсціце
літвалася каля гадзіны.

Моцны ўраган над Японіяй

ТОКІО, 29 чэрвеня. (БЕЛТА). Пра-
неўшыя над Японіяй моцны ўра-
ган з ляміямі захаву паўночную
частку вострава Кію і ўсю Заход-
нюю Японія, уключаючы **Осака** і
Кіота. Ураган выклікаў атрамедыя
зруйнавалі.

Воль чалавечыя афіры. Па апош-
ніх даных, у адной толькі прэфек-
туры Фукуока забіта і ранена 48
чалавек і загінула без вестак 12
чал. Затоплена больш 26 тыс. дамоў.
151 дом зруйнаван.

Больш 40 вугольных капалень
аналадзіцца пад вадой.
Толькі ў Куруме пад вадой знахо-
дзіцца звыш 3.000 дамоў.

У вяртку ўрагана спынілася ра-
бота металургічных заводаў **Урата**.
Штодзённая сярата ад прамысловы
заводаў рэўнэцкія 350 тыс. іен.

Узбудаваны мост праз раку **Кэме**
мія Кіота і стаячай **Ішары** знесен
вадой.

У прэфектуры **Кіота** знесена 57
мастоў і 49 дамоў. У пачатку ліпеня
пачаўся рабурала чыгуначнае пад'язе.

Агенцтва «Сімбун рэнго» паведама,
якне, што каля берагоў **Кіеяю—Хо-**
кудо, у **Кіеяю**, 28 чэрвеня, у выні-
ку ўрагана, загінула без вестак 88
рыбалоўных радэраў з 250 чалавек
камандаў.

ПАПЯРЭДНІЯ ДАНЫЯ

аб выкананні плана па валавой прадукцыі прамы-
словай БССР за 1-е паўгоддзе 1935 г. (у тыс. руб.
у цэнах 1926—27 г.)

НАРКАМАТЫ			НАРКАМАТЫ		
Года- вога	Процент вы- канання плана	6-месці нага	Года- вога	Процент вы- канання плана	6-месці нага
УСЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ					
а) З лесазагатоўкамі 52,1 103,0					
б) Без лесазагатоўкаў 49,5 102,9					
САЮЗНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ					
а) З лесазагатоўкамі 54,1 103,3					
б) Без лесазагатоўкаў 49,8 103,2					
1. Наркамцэпрыом 56,8 108,9					
2. Наркамлегпром 46,7 100,6					
3. Наркамлеспром					
а) з лесазагатоўкамі 62,5 103,3					
б) без лесазагатоўкаў 50,6 102,8					
4. Наркамхарчпром 50,2 102,2					
5. Наркамунтгадзаль (Беларускі народны)					
6.8 88,7					
РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ					
1. Наркамцэпрыом 49,1 102,6					
2. Наркамлес 59,0 118,1					
КІРАЎНІЦТВА НАРОДНАГАС- ПАДПРЫМАТВА УЧОТУ БССР.					

АБ СТАНОВІШЧЫ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ У СІСТЭМЕ НАРКОМАСВЕТА БССР

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бібліятэчная справа ў БССР за апошнія гады набыла шырокі размах. Сетка бібліятэк за адзін 1933-34 г. вырасла на 22 проц., колькасць чытачоў у бібліятэках даходзіць да 1.000.000. Вырасла новая сетка бібліятэк у калгасах, саўгасах, МТС. Бібліятэчная справа стала адгрываць вялікую ролю ва ўсім нацыянальна-культурным будаўніцтве БССР. Аднак, прадаўжаючыся недавальняючая работа раду бібліятэк і адсутнасць належнага кіраўніцтва ім значна адзікаюць рэзультаты работы бібліятэк у раёне раёнаў.

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што пастановы ЦК ВКП(б); ЦК Сазоза аб бібліятэчнай справе да гэтага часу ў значнай ступені частцы не выкананы, што сведчыць аб адсутнасці кіраўніцтва гэтым важнейшым участкам з боку Наркомасвета БССР.

Панаўнёнае бібліятэк квігамі праводзіцца ў значнай ступені неарганізавана, асабліва дрэнна панаўнёнае нізавыя бібліятэкі твораў класікаў марксізма-ленінізма і навінізм мастацкай літаратуры.

Значныя адносіны да кніг (дрэннае хаванне, адсутнасць перапрацоўкі, псаванне, вырывае каштоўных старонак, а часамі і аддзяванне) астаецца беспакарама і без рэагавання з боку бібліятэк. Рад райкомаў і райвыканкомаў праўляюць беспаспяховыя адносіны да стварэння неабходных умоў у рабоце бібліятэк, рэзультатам чаго з'яўляецца размяшчэнне бібліятэк у зусім неспрыяльных памяшканнях (Крушкі, Заслаўе, Шклоў, Дуброўна, Сіроціна і інш.).

Значная частка бібліятэчных работнікаў з вельмі нізкай спецыяльнай і агульнай падрыхтоўкай, не забяспечваючы дзейна-вытэрманай работы з чытачом. Усё гэта гаворыць аб тым, што з боку не толькі Наркомасветы, але і некаторых РК і РВК усё яшчэ прадаўжаецца недаглядна асобай палітычнай важнасці ўмацавання бібліятэчнай справы.

Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Прапанаваць горрайкомам, райвыканкомам да 1 верасня 1935 г. стварыць усе неабходныя ўмовы для якаснай работы бібліятэк у раёне раёнаў.

Унесці ў СНК прапановы, забяспечваючы адкрыццё ў Мінску з 15 верасня 1935 г. бібліятэчнага тэхнікума. Наркомасветы і ЦСПСБ арганізаваць рэгулярна працуючыя курсы па павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў пры цэнтральнай дзяржаўнай бібліятэцы і пры цэнтральнай школе профруху.

4. Абавязаць Наркомасветы, райвыканкомы і горсоветы к 15-му ліпеня 1935 г. стварыць пры ўсіх райбібліятэках і бібліятэках МТС перасоветныя бібліятэчныя фонды для абслугоўвання сельскага насельніцтва.

У мэтах усамернага ўмацавання і развіцця калгасных бібліятэк прапанаваць Наркомасветы разам з горрайкампартамі к пачатку ўборачнай кампаніі арганізаваць у кожным раёне не менш 3-х узорных бібліятэк пры буйных калгасах.

5. ЦСПСБ і шэфбюро сумесна з Наркомасветы арганізаваць сістэматычную дапамогу з боку гарадскіх бібліятэк і шэфскіх арганізацый (выігамі, інструктажам і інш.) бібліятэкам МТС і калгасаў.

6. Наркомасветы і Мяскаму гаркому партыі арганізаваць на працягу 1935 г. паказальную бібліятэчную работу ў калгасах Мяскага раёна шляхам:

- а) ўмацавання існуючай стаяцярнай бібліятэчнай сеткі, дадатковай арганізацыі не менш 10 калгасных стаяцярных бібліятэк;
- б) давадзнення сеткі перасоветных бібліятэк да 80, з разгортваннем кнігаюснай работы;
- в) арганізацыі па лініі дзярж. бібліятэкі імя Леніна ўзорнай перасоўкі: аўтамат-бібліятэкі.

7. Абавязаць Наркомасветы і ЦСПСБ да 1-VIII-35 г. арганізаваць пры бібліятэках: раённых, буйных прадпрыемстваў і міжсаюзных клубаў — кансультацыйныя справачныя сталы ў дапамогу самаадукацыі, прыцягваючы да гэтай работы настаўнікаў, аграномаў, дактароў, інжынераў і т. д.

8. Даручыць органам пракуратуры прыцягваць да строгай адказнасці вінаватых у значных адносінах да бібліятэчных кніг як у справе хавання іх, так і ў аб'я-

ПАСТАВІМ БЕЛАРУСКАГА „ЧАПАЕВА“

У дні дзесяцігоддзя юбілей Беларускай работніцкай беларускай кінематаграфіі далі прэсдае аб'яўленне перад партыяй і ўрадам стварыць беларускага «Чапаева», стварыць кіно-помнік гераічнай эпохі, у якім з манументальных і хвалюючых вобразаў былі-б увасоблены рэвалюцыйна-самаадданаць мас і яе ваякаў.

Зараз Беларускае прыступае да канкрэтнай работы па стварэнню такой карціны.

Але справа стварэння гэтай карціны патрабуе актыўнага ўдзелу не толькі Беларускае. Гэта справа ўсёй партыянай, савецкай, рабочай, пісьменніцкай і чырвонаармейскай грамадскасці БССР. І, зразумела, велізарную дапамогу тут могуць аказаць рэдакцыі нашых газет. Арганізацыя пісьменніцкіх сіл для работы над сцэнарыем, арганізацыя нарад буйных партызан, удзельнікаў і камандзіраў грамадзянскай вайны, асвятленне ў друку гістарычных

матэрыялаў, звязаных з карцінай і інш., — вось што мы чакаем ад нашых газет.

Зараз інстытут гісторыі партыі збірае матэрыялы для карціны. Некаторыя пісьменнікі (тае Кобец) прыступілі ўжо да работы над сцэнарыем.

Але ім патрэбна ўсмерная дапамога.

Мы звяртаемся з просьбай да буйных удзельнікаў і камандзіраў грамадзянскай вайны на Беларусі прыслаць нам свае матэрыялы і ўспаміны аб падзеях і момантах з грамадзянскай вайны, звяртаемся да рэдакцый газет — дапамагчы арганізаваць збор гэтых матэрыялаў, звяртаемся да саюза пісьменнікаў БССР — аблізаваць аўтарскія сілы для работы над сцэнарыем, звяртаемся да ўсёй грамадскасці БССР — дапамагчы стварыць беларускага «Чапаева».

Дырктар трыста Беларускае Галіні.

ДЗЕСЯЦІГАДОВЫ МАСТАК САЛАМОН НОДЭЛЬМАН

Саламону Нодэльману 10 год. Сялета ён сямючы чвэрты клас, залікі едаў на вельмі добра. Ён такі-ж вясёлы і жывы, як і ўсе савецкія дзеці, любіць дзіцячыя гульні. Але больш за ўсё ён захапляецца малюваннем. У гэтым ён адчувае асабліва вялікую асалоду.

На апошняй мастацкай выстаўцы ў Нароўлі партреты і пейзажы Нодэльмана займалі адно з першых месц.

З вітрыны на іх глядзелі быццам жывыя С. М. ВІРАЎ, 3-гадовае Ленін, Максім Горкі. Пейзаж «Палеская зіма», «Перад нававіцкай» і іншыя прыкоўвалі да «аб'яўляючую ўвагу».

Іго малюнкі былі адбравы і

пасланы на ўсесаюзную выстаўку дзіцячых малюнкаў, частка іх апраўлена на выстаўку ў Пітсбург (ЗША).

Безумоўна, перад намі талантавае дзіця. Пра мастацкую здольнасці хлопчыка ведае райана, ведае і Наркомасветы БССР, але ніякай дапамогі ніхто не аказвае. Даволі сказаць, што малюваць Нодэльману прыходзіцца на караках паперы, выма ў яго добрых алоўкаў і іншых неабходных матэрыялаў. Аказваць усамерную дапамогу 10-гадоваму мастаку зыхавань яго — абавязак органаў асветы.

М. ВІШНЕУСКИ.
н. Нароўлі.



Х А О С У ПРОФСАЮЗНАЙ „ГАСПАДАРЦЫ“

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»).

У памяшканні заўзёма барыскаўскага швейсавода заўсёды глуха, штурхатня. Старыя заўзёма тае. Фейт любіць пасарваць у габілёце.

Але, на жаль, ён не заўважвае, што робіцца ў памяшканні заўзёма. Пры ўваходзе ў заўзём стаіць велізарная шафа. Яе дзверы заўсёды адчынены. На паліцах шафы з незанямых часоў валяюцца кніжкі ўдарнікаў, стражаны пасведчаны, панкі з пратаколамі, дыркулярамі ЦШ саюза хімікаў, профбілеты. Усё гэта знаходзіцца ў такім выглядзе, як быццам вецер-сказанік няпрошаны гасцю уварваўся ў шафу і параскідаў профсаюзную гаспадарку пшэжавода. Дзелавод Мельнікава нічога кепскага ў гэтым не бачыць, а сакратар заўзёма Чаркасава проста заўялае:

— За профсаюзную гаспадарку я не вясю адказнасці. Мая справа вышчываць рабочым пенсію па часовай спраце прапаздольнасці.

— А што ў вас вось у тым пакойчыку, што вокны павыбіты?

— Там у нас змжы, — ягмела адказвае Мельнікава.

На самой справе, у пакойчыку ляжаць не толькі лыжы, а валяюцца каля 300 профсаюзных білетаў. Яны прапчатаны гербай пачаткай. У лыжы пакойчык няпрыймае панаасці класавому ворагу, узяць профбілет, у шафе — ударную картку, страхавое пасведчаванне і пралезці на завод, каб шкодзіць. Быў-жа ядаўна такі выпадак, калі ў ніцывую ваду была падсыпана атрута. Але гэта справа не прывучыла Фейта быць пільным. Ён з гэтай справы не зрабіў для сябе належных вывадаў.

Учотныя карткі запоўнены надбайна. У большасці карткі запісаны толькі прозвішчы членаў

НА ПЯРЭДАДАНІ Усеамерыканскага СВЯТА

Кнігі

Калісьці рускі паэт Некрасаў пытаўся:
«...Прійдзет ли время,
Когда мужик не Блюхера
И не мильярда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?»

Адказу на свёе пытанне ён не знаходзіў. Кніга была недаступна масавому чытачу і таму, што яе купіць не было за што, і таму, што няграматная вёска і поўграматная краіна не маглі чытаць. І калі гэта можна сказаць аб усёй дзевяцінайсці Радзі, то беларускі селянін не мог чытаць яшчэ і таму, што на беларускай мове беларус кнігу дастаць не мог, яе амаль не было. Гэта было плодам каланізатарскай палітыкі царызма. Гэта было мэтай, да якой імкнуўся царызм.

Час, у які слаба верыў Некрасаў, надыйшоў. Калгаснік пачае не толькі Белінскага і Гоголя. Калгасная вёска прадаўляе не бывалы пошты на літаратуру. Аб горадзе ўжо няма патрэбы і гаварыць. Чытаюць класікаў рускай і замежнай літаратуры, чытаюць сваіх сучасных савецкіх пісьменнікаў.

У якім калгасе, на якім прадпрыемстве не чыталі «Мать» Горкага, «Поднятую целину» Шолохава, «Разбег» Стаўскага, «Дрыгву» Коласа, «Снагох на загонах» Галавача і т. п.

Савецкі Сазоз і яго неад'емная частка БССР — чытаючая краіна. Чытаюць як старыя, так і малыя. І таму не хавя кніг. А выпуск іх расце з кожным годам.

У 1925 годзе ў Беларусі вышпа 362 кнігі з тыражом у 2.183.000 экзэмпляраў. З іх на беларускай мове — 169 кніг з тыражом у 1.460.000 экзэмпляраў.

У 1935 годзе выходзіць 814 кніг з тыражом у 6.520.000 экзэмпляраў. З іх на беларускай мове — 694 кнігі з тыражом у 6.276 тыс. экзэмпляраў.

Вырас выпуск кніг і на іншых нацыянальных мовах. Калі ў 1925 годзе было выпушчана 11 кніг на польскай мове з тыражом у 40 тыс. экзэмпляраў, то ў 1935 годзе выпускаецца 40 кніг з тыражом у 80 тыс. экзэмпляраў.

На лўрэйскай мове ў 1925 годзе было выпушчана 26 кніг з тыражом у 99 тыс. экзэмпляраў. У 1935 годзе выпускаецца 60 кніг з тыражом у 150 тыс. экзэмпляраў.

У Беларусі выдан рад кніг класікаў марксізма-ленінізма, выдаецца збор твораў Леніна, Сталіна, беларуская савецкая энцыклапедыя, дзесяткі і сотні падручнікаў.

Не глядзячы на такі быстры рост выпуску (а мы ўзялі дзень толькі за адно дзесяцігоддзе) кніг усё-ж не хавя! Не хавя, бо савецкая ўлада, лешіна-сталінская нацыянальная палітыка адкрылі шырокі шлях для культурнага росту народаў Савецкай Беларусі.

Час аб гэтым моманце Некрасаў пытаўся:

...а, зобачшы водпуск срод-
на, дзержышы асаблівую ўвагу
на падбор дастаткова падрыхтава-
ных і правераных бібліятэчных
работнікаў, якія забяспечылі б
разгортванне масавай работы з
чытачамі.

2. У мэтах умаладнення жыцця
кніжніцтва бібліятэчнай сярэняй
прапанаваш. Наркомаветы сумес-
на з загадчыкамі раёна на пазней
1-IX с. г. падабраць кандыдатуры
районных бібліятэчных інспектараў.

3. Прапанаваш Наркомаветы

шэе ўзвіжце дзержышы
працоўных, барацьба за аўданне
вышэйшымі марксізма-ленінізма, лі-
таратуры і мастацтва, навукі і
тэхнікі патрабуе ад кожнага чле-
на партыі і комсомольца актыўна-
га ўдзелу ў рабоце бібліятэкі.

ЦК рэкамендуе партыйным ар-
ганізацыям увесці ў практыку сва-
ёй работы паслухоўванне асобных
членаў партыі аб тым, як яны чы-
таюць грамадска-налітычную і ма-
стацкую літаратуру, ступень іх
ўдзелу ў рабоце бібліятэкі.



ЗИМА. Рисунок НОДЭЛЬМАНА.

дзержышы велікі вліскан. 50
проц. членаў саюза па 3 месяцы не
плацілі членскіх узносаў.

На заводзе вялікая прысутнасць
працоўных. Адзначаюцца не лі-
маюцца з учоту, а прыбываюць
на завод прымаюць на ўчот без
картак. Ясна, што пры такіх «па-
радках» на завод могуць пралецець
воргагі пролетарскай радзімы.

А. МАНЬКОУ.

Набіжэнца ўсебеларускае на-
роднае свята — дзень уручэння
БССР вышэйшай узнагароды —
ОРДЭНА ЛЕНІНА і вызвалення
БССР ад беластоцкай акупацыі.

Працоўным нашай ордэнаванскай
рэспублікі па-ўдарнаму рыхтуюцца,
каб лепш сустраць гэта налі-
кае свята на ўсіх франтах сацыя-
лістычнага будаўніцтва.

Наша рэспубліка заключыла са-
цыялістычны дагавор з Заходняй
вобласцю на лепшае выкананне
фірмы 1935 года.

Побач з гэтым у нашай рэспу-
бліцы боць рад перадавых сельскіх
саветаў (Лавіцкі, Чашніцкі, Мясні-
рава, Хрышчэўскі, Магілёўскі, Ра-
ва, Тварычэўскі, Мазырска-
рава, Пакаршоўскі — Грэска-
рава, Мадорскі, Рагачоўскі,
рава і інш.), якія па-большым
эмгуюцца за права падпісаць
парт правядзю партыі і работ-
нікаў тав. Сталіну, пільнаваць
і перавыканаўшы свае планы
пазычы.

Дарагія таварышы, па пры-
клад перадавых, сельсаветаў і ўдзя-
важым па збору ўзносаў зм-
печыць да ўсебеларускага на-
родна свята аплату не менш
проц. падпіскі па пазычы з
гаспадарства, ахаліць кожнага пра-
цадольнага калгасніка і калгас-
ніцкай на пазыку 2-й пяр-
ці (выпуск 3 года) і выка-
ліва рэалізавані пазыкі за па-
ны разлік сярод працоўных ас-
асобнікаў.

Па-большыму разгартаць
боту па конкурсу-спяборніцтву
сельсаветаў і на лепшы сельскі
сод.

Народны камісар фінансаў БССР
НУДЗЕЛЬКА

Чырвоныя партызаны *

СЯМЁН ФІРЫН

Спачатку ён гаварыў аб гэтым
намеда, а потым усё больш гора-
ча з уласцівай яму прамотай і раз-
касна. Сваючылася ўсё гэта дрон-
на. Пасля дзесяцімесячнага знахо-
джання ў лазарэце Вайцхоўскі
прама на кастылях быў азіраваен
у дысцыплінарны батальён, у ся-
ло Мядведз, пад Ноўгарадам.

Горкая крыўда глыбока запала
ў сэрца Вайцхоўскага і над воен-
най рамантыкай быстра выветрыў-
ся з яго буйнай галавы. Ён
затаіў злобу супроць афіцэрства і
багацеяў. Гэта злоба перарасла ў
сладкую класавую нянавіць у
дні 1917 года і шчыра больш ума-
цавалася, калі, прабраўшыся тай-
ком на радзіму, ён знайшоў усю
сваю сямя ў будзённай галечы.
Ад лютага гора ён удым напіўся і
абіў у кроў перагна папаўна-
тася яму на вуліцы нямецкага
фельдфебеля. Вайцхоўскі ў хме-
лю быў неукрацімы. Сваімі ледзь
угаманілі разбушаваўнагася сал-
дата, але не ўберагаі яго ад нем-
цаў. У былым царскім участку
на Сінішых немцы доўга кале-
чылі Владака і замертва звалалі
ў халодную.

праследваннем белалітоўцаў, ён
быў захоплен ворагамі ў палон і
на прапанове паірскага ксянжла,
спален жытым. Гэта было ў лю-
тым 1919 года.

Супроць нас аперываў белавар-
дзейскі атрад, вясёлы траску-
чю назву «Белага воўка». Атрад
складаўся з сыноў буржуазіі,
пашчыкаў і часткова кулакоў.
Вячэйшымі інструментамі атрада
в'яўляліся афіцеры. Атрад быў
зборным з невялікіх банд, ва ча-
ле якіх сталі каманданты. Аб
адным з іх, наменданце Рыкало,
я хачу расказаць.

Банда капітана Рыкало мела
свайёй базай мястэчка пры ст.
Янава, Белавардзейцы спачатку
наладаілі ў гэтым мястэчку яўрэй-
скі пагром, выразалі пажову беза-
бароннага насельніцтва, пасля ча-
го голасна абвясцілі аб похадзе
для заваявання Савецкай Расіі.

Нікага, зразумеў, паходу бан-
да каманданта Рыкало, ды і ўвесь
атрад «Белага воўка», не пра-
прыняла, а абмежавалася расква-
тараваннем сваіх бандытаў па
буйнейшых мястэчках, ды ўрачы-
стымі парадзі пад эван званов
местачковых касцёлаў. Банда Ры-
кало асталася ў Янаве, дзе пасля
пагрому жыццё пачало ўваходзіць
у нармальную калею.

Аднаго разу ў Вількаміры да
нас у атрад было падкінута невя-
дома лім пісьмо на рускай мове.
У гэтым пісьме капітан Рыкало
паведамляў нас, прыкладна, аб
наступным. Ён пісаў, што яго ат-
рад адчувае вялікую патрабу ў
паходных барабанах, і вась ён
напрашае чырвоных партызан да
сёбе ў госці для таго, каб са-
драць з іх скуру і зрабіць для
свайго атрада барабаны. Пісьмо

было падмацавана замысловай
печаткай і нахабым размашы-
стым сяднісам.

Мы рашылі запрашэнне пры-
няць неадкладна — награнуць к
Рыкало ўсім атрадам. Да рэчы, у
Янаве прадстаў бязарнае дзень.
Досвітнам паўтара дзесятка паво-
д, на якіх знаходзіліся парты-
заны, паехалі ў Янава. На парты-
занскіх фурманках усё выглядала
самым бяскрыўдным: вінчалі на-
расіты, у прысках шлохала малы-
ко, заснілася смачнае сметановае
масла, пахла свежае душыстае се-
на. Каб прыкаўшыся на фурман-
ках сяліне не магі выявіць па-
дазроных канкурэнтаў, мы рашылі
зараз-жа прыступіць да дзеянняў.
Фурманкі па тры-чатыры раз'еха-
ліся ў бок апорных пунктаў раз-
мяшчэння праціўніка.

На кожную партыю падвод бы-
ла адна фурманка, на якой з-пад
завяжанага сена неспрыметна выт-
дала стальное рыльца кулямёта.
Без усякіх прадмоў партызаны,
па загадам ўмоўленаму сігналу,
адначасова адкрылі агонь па бе-
ляках. У разбітае акно штаба
Рыкало Матвэй Бандура кінуў дзве
пачы зязаваных ручных гранат,
якія разарваліся з такім гromам,
што зямля задрожала. Адначасова,
выскачыўшы з суседняга лясочка,
з піканіем і свістам, партызан-
ская конніца рассыпалася па вулі-
цах мястэчка.

Пачаўся зусім неалісальны ка-
вардак. У блядзых праменьнях сві-
танія кубарам насіліся па вуліцах
дзсяткі белавардзейцаў у адной
біткіне. Яны прававалі наспех ар-
ганізаваць супраціўленне, але
больш займаліся бязметнай стра-
лянінай. Іх усюды наганялі вост-
рыя шаблі партызан, якія ўсмаі
трушамі белавардзейцаў усю га-
лоўную вуліцу мястэчка. Самога
Рыкало прыкончылі ў штабе.

Нашаму песнеху нямала садзей-
нічала бестурботнасць Рыкало:
уся яго банда была захопленая
янаўскай, а яго вартавыя пасты
нічога не рабілі. У рэзультате
гэтага налёту мы атрымалі бага-
цейшыя трафеі. Адных кулямётаў
было ўзята 8 штук, прычым адзін
з іх з запасам заражанах лент
быў знойдзены кінутым на званіцу
касцёла. Між іншым, калі-б з гэ-
тага кулямёта наш атрад быў аб-
страляны, то нічо невадама, чым
кончылася-б наша аперация, таму
што са званіцы можна было пара-
зіць любы пункт мястэчка. Бя-
лыты проста стаялі і, кінуўшы
баявы пост, разбегліся.

Янава знаходзілася лі чыту-
начнай станцыі. Гэта стварала
сур'ёзную пагрозу атраду. Забраў-
шы захопленыя трафеі і наспех
пусціўшы чырвонага воўка ў бе-
лавардзейскім штабе, партызаны
песымі пакінулі мястэчка. К
юўдню мы зноў былі ў родных
лясах.

Так бяслаўна скончыў сама-
ўзбушаны камандант белай баяны
— камандант Рыкало.

Вялікай і радаснай падзеяй для
партызан з'явілася агучэнне з
конным атрадам Нікалая Кушны-
ра. Аб гэтым атрадзе, потым вы-
расным у асобны конны полк,
варта расказаць падрабязней:

Нікалай Кушныр, вахмістр ча-
чэнскага палка «дзікай дывізіі»,
членскі дэмабілізацыі са старой ар-
міі рашыў не екаць дамоў, бо за
час, што ён сядзеў у царскіх ако-
нах, уся яго сямя вымерла. Ча-
чэнскі полк быў раскватараван
недзе ў Магілёўскай губерні. Калі
Карнілаў на чале «дзікай дывізіі»
увосені 1917 года рушыўся на
Петраград, Кушныр быў у ліку
нямногіх салдат чачэнскага палка,
адкрыта паўстаўшых супроць не-
задачлівага авантурыста генера-
ла. Яшчэ да таго, як Карнілаў
дабраўся да Гатчыны, Кушныр
адкалоўся ад палка.

Кушныр пачаў збіраць свой ат-
рад з пашці чалавек аднапалцаў,
якія, як і ён, пасля вайны асталі-
ся ля разбітага карыта. Такім
чынам, ён наверхаваў у атрад з

наўсості самат, якія не расставі-
ліся пасля развалу царскай арміі
са сваімі баявымі конямі.

Кушныроўцы былі выдатнымі
байцамі. Служба ў царскай кон-
ніцы і доўгі вояжт суветнай вай-
ны не прайшоў для іх дарма. Ас-
ноўны кадэ атрада Кушныра скла-
даўся з надвычай добра выка-
леных кавалерыстаў. Яны адзна-
чаліся баявым духам, самаадда-
насцю і выключнай смеласцю
свайго складу. Трэба было бачыць
разгорнутую лаву адзінай у сааіх
родзе кавалерынскай часці, якая
нясецца на ворага на чале са сваі-
мі дзім камандырам Нікалаем
Кушныром і яго бязамежным ад'ю-
тантам Барысам Краўцовым, каб
зразумець, якім вабыцём для на-
шага атрада з'явілася далучэнне
гэтай коннай групы.

Трэба было бачыць тытравы
поступ Кушныра ў часе начной
разведкі ў лесе, пад самым носам
праціўніка, трэба было чуць яго
баявы кліч перад пачаткам атакі,
трэба было хоць раз убачыць бліс-
кучую ігру кінжла, які арудзіўся
ў руках Нікалая ў часе рубкі, каб
дастойна апяціць баявыя якасці
гэтага камандыра. У кожных баях
мы абавязаны былі перамогай ге-
рым храбрацам! Тав'яны, Сіскі,
Погіры, Кейданы, Уціны, Лей-
оны, Куркі — усе гэтыя глухія
месцы ператварыліся ў арэну жор-
сткіх крывавак схватак і разгро-
му белых толькі дзюкуючы та-
лантлівым, а часамі шаўным па
дзержасці дзеяннем коннікаў Куш-
ныра.

Белавардзейцы добра ведалі
баявыя якасці Кушныра і без па-
мяці баяліся яго аркоў. Кушныр
ніколі не траціў уважлівасці ў
свайх сілах, ніколі неавыпаючэй
колькасць праціўніка не спыняла
яго адчайнай дейнасці. Сярод кон-
нікаў Кушныра лічылася ганеб-
ным уступаць у адзіборства з
троўнымі сіламі ворага, — як пра-
віла, яны заўсёды трацілі лепш
узброеныя і больш шматлікія бе-
лыя часці. Баявая слава кушны-
раўцаў была ім заслужана з го-
нарар.

Выкананне фірмы мае вялі-
кае гаспадарча-палітычнае значен-
не, і ў залежнасці ад паспяховага
выканання фірмы на ўсіх пла-
дняках залежыць паспяховае вы-
кананне народна-гаспадарчага пла-
на.

Але, не глядзячы на ўсю гаспа-
дарча-палітычную ваганасць фір-
мы, мы значна адсталі ў фі-
нансавым сацспарорніцтве з Заход-
няй вобласцю. Асабліва мы адста-
лі ад Заходняй вобласці ў рэаліза-
цыі пазыкі на вёсцы і, галоўным
чынам, сярод аднаасобнікаў і збо-
ры грашовых узносаў па пазыцы
з калгаснікаў.

ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ БССР — ЛЯ МІКРАФОНА

2 ліпеня ўсебеларускі радыёкамі-
тэт арганізуе ў радыётэатры су-
стрэчу знатных людзей БССР —
рабочых, калгаснікаў, акадэмікаў,
кампазітараў, пісьменнікаў, ар-
тыстаў, прысвечаную ўсепароднаму
святу 11 ліпеня.

Ды мікрафона выступяць стар-
шыня аднаго з лепшых калгасоў
«Чырвоны пагранічнік», Старобін-
скага раёна, удзельнік усесапазнага
с'езда калгаснікаў-ударнікаў тав.
Сіцшыч, заслужанчы дзеяч мастац-
тва тав. Кобец, выдатны вынаход-
ца заводу імя Лялунцкага ордэна-
носец тав. Еўстаф'еў, дарком са-
прам'яльнай забяспечкі тав. Марусе-
віч, лепшы трактарыстка БССР
Зоя Рачок, артыстка Арончык, на-
родны паэт рэспублікі Янка Купе-
ла, пісьменнікі Броўка, Галесеч
і інш.

Яны раскажуху аб сваім жыццё-
вым шляху і аб тым, як іх вы-
расцілі і выхавала партыя і са-
ветская ўлада.

НОВЫ ПАРК У БАБРУЙСКУ

БАБРУЙСК, 29 чэрвеня. (Кер.
«Звязды»). Да гэтага года рабочыя
бабруйскага лесакамбіната і прыля-
галых да яго прадпрыемстваў —
фанернага заводу імя Кірава, бу-
даўніцтва гідромэтанара заводу — не
мелі свайго месца адпачынку. А
побач пуставаў вялікі сад. Зарал

НОВЫЯ КАРЦІНЫ КІНЕМАТАГРАФІІ БССР

Кіно-фабрыка Белдзяржкіно
вешка Беларусь» закончыла
мастацкі гукачы фільм «Радзіма»
аб інтэрнацыянальнай сувязі р-
чых і перавыхаванні замеж-
спецыяліста на сацыялістычнай
доўлі. Фільм зроблен на матэ-
лах з жыцця і работы Салтан-
руднікоў. Сцэнарyst — заслужы-
дзец мастацтва т. Волын,
жысер т. Оршанскі, аператар
Іваноў. У карціне прымаюць
народны артыст рэспублікі т.
даі.

Фабрыка прыступіла да зды-
мак карціны «Сямя» — аб
біджане па сцэнарыю заслужы-
дзец мастацтва т. Кобец і
цэра. У галоўных ролях — в-
ная артыстка рэспублікі Ва-
на-Тамарына, заслужаны ар-
рэспублікі Каліт, артыст Маскоў-
га яўрэйскага дзяржаўнага тэ-
Зусік і інш.

* Прыяг. Пачатак глядзі ў
«Звязды» ад 30-га чэрвеня.

З Н О И Д З Е Н Ы Я Л Ю Д З І

Еще две Старобиничины — старая и младая. Мы поехали в другую. Наша машина урвзвезца на самую глубинку Палесся.

Сакратар райкома тав. Балрчанка параіў нам наведць Кападэвіцкі сельсовет, паехаць у самую глухую палескую вёску Вялічавічы...

І мы едем у гэту вёску, да знойдзёных людзей, зарамай уаўляючы іх старажытнымі палешукамі, мяснымі людзьмі, якія ўраслі ў Палессе, як карны ў балота.

Рэжні людзі на дарозе... Затое прыкурнулі адна на другой. Астатнія ажыўлена і ветліва перакідаваюцца словамі, убачыўшы машыну:

— Начальства...

— Бачце, спыняюцца...

— Ідуць сюды...

— Дзвічаты! От заспаліса...

Няўжо гэта палескія дзвічаты і жанчыны? Дзе ж іх лясная дзікасць і хмурасць?

Замест гэтага нечаканая вясёласць і задор у ясных вачах...

— Калгасніцы?

— Але...

— З якога калгаса?

Усяго 30. Але будуюцца калгасы двор на густу палескіх калгаснікаў—пуця стометровай. А ля лесу расстаўлены шумы для новай будыніны, нават больш чым на сто метраў. Замест згарэўшай тышовай школы пабудавана ўжо новая, яшчэ лепшая. Есць клуб, свіран, навес для вазоў і сельскагаспадарчых прылад... Усё гэта отаіць грунтоўна і трывала.

На дварэ стаяць у казлах доўгія белыя памкі. Гэта таксама сельскагаспадарчыя прылады—«насіл» для выцягвання сена з балота...

Цяжка і доўга думаў палешук пакуль не прышоў да вываду, што трэба аб'яднацца ў калгасную грамаду, што так куды лепш змагацца з суровай палескай прыродай... Сталі на шляху да такога аб'яднання перш за ўсё людзі, якім было больш выгодна трымаць палескага жыхара ў цемры, як дэкуна-палешука. Ляжала на шляху да такога аб'яднання велізарная сіла, выхаваная непразлай багнай балот, завалямі непразодных лясоў, няроўнай барацьбой з суровай прыродай Палесся. Сіла гэта кіравала палешуком, калі ён, даеўшы да каляд свой хлеб, падцягаў живот і ставіў кашы ў панёўкі на гнілой рэчцы, каб злавіць набыльш уяноў. Сіла гэта кіравала палешуком, калі ён праўлазу і вёз з лесу палывым жыхарам уяны і лазовым вярчы, каб абмяняць іх на хлеб. Сілу гэту падтрымліваў жандар Шадурка Хведар, як і ў стары час «аздабляў» вёску Новым Вялічавічы і «даводзіў» бізуном на цэлу, што так і павінна быць...

Вырасла сіла гэта ў сілу прывычкі. А «сіла прывычкі самая страшная сіла» (Ленін).

Сіла гэта, скарыстаная ў класовай барацьбе, у біалітаснай схватцы двух светаў у 1919--20 годзе, дала тут нямаля крывавага спраў, печуваных на сваёй дзікасці... З жудасцю ўспамінае моладзь Вялічавіч падзеі, якія аб'явілі іх вольныя людзі, якія самі

П. ШАСТАКОУ

севіта Апанаса, які ўжее правільна расстаўляць сілы і апаратыўна кіруе работай.

А вось і яшчэ артыкул—«Ударнікі справожкі».

«Праполючная кампанія ў разгары. Вырашэнне гэтай задачы будзе залежаць ад таго, як мы на гэта наблізім калгасніц. Гэта добра разумеюць калгасніцы—Тарасевіч Ева, Дземідовіч Ганна, Далматовіч Арына, якія паўдарнаму змагаюцца за якасць і тэмпы праполкі».

Зноў першая бригада, зноў лешая ўдарніца Ганна Дземідовіч. А далей газета адкрывае агонь па гультаях з другіх бригад:

«Разам з гэтым маюцца такія калгасніцы, якія лічаць, што пакоць дзе не іх справа. Яны, ад'юдзеныя гультаі і не выходзяць на работу, як напрыклад,—Русак Акіліна, Дземідовіч Ганна, Берасцень Варвара. Гэтыя «гультаі» хочучь сарваць праполку ільну і іншых культур».

даўна знойдзёная вёска, знойдзёныя людзі. Нават стары знахар Рыгор Іванавіч Берасцень, які так маляўніча сядзіць на вялізнай калодзе разам са сваёй маленькай унучкай, нічым не паказвае, што ён стары выдун, «знатны» чалавек староў палескай вёскі... Перад ім на агеньчыку варыцца чыгунок бульбы. Стары нібы зросся з калодай, што доўгі час ляжыць тут на беразе Марачанкі. Можна ў другі час ён тут варыць якое-небудзь «зольне» і шпэца пра «мора-акіян», пра «балота з калодамі», пра «гаручы камень-ала тыр»...

Цяпер ён бачыць перад сабою чужых людзей і хавае далёка свае знахарскія адольнасці. Дзед у калгасе.

— Ну і квас-жа ў вас... Страшэнна разбалюся живот...—пад'яджае да дзеда адзін з прысутных.


— А дзед можа загаварыць...— устаўляе другі.

— Не, дзеткі... На гэта цяпер ёсць лекародства...— хаваючы вочы, кажа дзед... Нязручна дзеду перад чужымі даводзіць, што лякарства гэта мана-атрута, што тут век жылі без доктара і ад усякай хваробы знаходзілі ратунак... Не хоча і па другіх прычынах дзед Берасцень, каб яго лічылі за «кадуна». Часам, яшчэ наварыўшы на які-небудзь здзек. Быў такі выпадак. Выліў крыху стары Берасцень з маладымі і дэвай хваліцца:

— Вось буду ножыкам на цэлу рэзаць, а кроў не сойдзе...

— На, рэж! — закасаўшы рукаў, паднёс ножык дзеду п'яны Конава.

Дзікі ўчынак Конава — аднаго паходжанна са знахарствам дзеда.



Апошні адласобны вёскі Вялічавічы.

асамі ажыўе наваленае дрэва, бо кусты... Пакажуча чалавек. Іды ажучеш, што білаха граніца. гордасцю і захвалоннем пераказваеш, што вартаўнікі граніцы в неспы, што граніца на замку... Машына аспірожна перабігае воні месцік і выязджае на край місці, дзе раскінуліся калгасныя

— З «Чырвонага шляха»... з Вялічавічы...

— Што вы тут робіце?

— Палолі аўёс...

— Змарыліса вось...— устаўляе шустрый бабка.

Трыножнік фатографа захадзеў вакол праполкішчыц...

— Уто ў вас старэйшы зьяна?

Першым сустраеся на кладках бригадзёр перадавой бригады № 1 Апанас Пракопавіч Тарасевіч. Са сваім перазлучным спадарожнікам —метрам ён ішоў са Старых Вялічавіч, дзе жанчыны яго бригады завачывалі работу на агародзе. Прышлось ўгаварыць Апанаса Пракопавіча, каб ён вярнуўся з

Першым сустраеся на кладках бригадзёр перадавой бригады № 1 Апанас Пракопавіч Тарасевіч. Са сваім перазлучным спадарожнікам —метрам ён ішоў са Старых Вялічавіч, дзе жанчыны яго бригады завачывалі работу на агародзе. Прышлось ўгаварыць Апанаса Пракопавіча, каб ён вярнуўся з

Першым сустраеся на кладках бригадзёр перадавой бригады № 1 Апанас Пракопавіч Тарасевіч. Са сваім перазлучным спадарожнікам —метрам ён ішоў са Старых Вялічавіч, дзе жанчыны яго бригады завачывалі работу на агародзе. Прышлось ўгаварыць Апанаса Пракопавіча, каб ён вярнуўся з

Кандыдаты на права падпісаць рапарт нашаму вялікаму правадыру тав. СТАЛІНУ

Тысячы бригад, сельсоветаў, калгасаў прымаюць удзел у саборніцтве калгасных бригад, трантарных отрадаў, у паходзе імя тав. ГІКАЛО за лён. З кожным днём множацца рады барацьбітоў за права падпісаць рапарт тав. Сталіну. Па прадстаўленню райкомаў партыі і райвыканкомаў заносзяцца ў спіс кандыдатаў наступных таварышы.

- Мазырскі раён:**
115. Гнядзько С.—бригадзёр калгаса «Калгаснік Мазырчыны». Бригада адной з першых у раёне закончыла сяўбу ільну на лепшых палярэдняках, добра ачышчаным насеннем. Ускоды ільну добрыя. На праполцы ў бригадзе арганізавана індывідуальная здаешчына. Бригада разбіта на зьвенні.
116. Пугачэнка М.—бригадзёр калгаса «Х з сэд советаў», Прудкоўскага сельсовета. Бригада закончыла сяўбу ільну да 25 красавіка на добрых палярэдняках, добракасным насеннем. Ускоды ільну дружныя. Бригада разбіта на зьвенні, за якімі замацаваны ўчасткі ільну на ўвесь час праполкі і ўборкі.
117. Дзямон С.—старшыня Слабадскога сельсовета. Сяўбу ільну сельсовет закончыў з перавыкананнем плана да 25 красавіка як па калгаснаму, так і аднаасобнаму сектару. Сяўба ільну праводзена па канюшынішчу, бульбянішчу і добра ўгноенаму жытнішчу. Сельсовет —перадавы ў раёне, трымае пераходны чырвоны сцяг РК ЗК(Б) РВК.

УРОКІ ПЕРШЫХ ДЗЕН СЕНАУБОРКІ

ХОЙНІКІ. (Спец. кар. «Звязь»)

ку ўборкі збожжжа, гэта значыць за гэце дзёды.

Разлік просты. На касьбу можа выходзіць штодзённа не менш 70 касцоў, якія могуць скошваць да 42 гектараў пры сярэдняй норж 0,60 гектара ў дзень на чалавека. Гэта значыць, на касьбу 600 гектараў патрэбна не больш 15 дзён.

За гэты час значыныя могуць павінны суніць і стагавань сена пры найлуччай данамосе агручын. Адным словам, патрэбна арганізаваць камбінаваны зьвенні, у якіх ўвключыць касцы, сунілышчыні і работнікі па стагаванню.

У калгасе-ж з даўніх год выдзецца так. Спачатку сена косяць дзён 5—6. Яно ляжыць у пракосах не перавернутае, сохне, перасыхае, сівец і балее. Жанчыны ў гэты час гуляюць.

Бывае і так, што сена выкашы, набіла і... папоў дождж. Тады яно чарнее, вусім пецюцца, траціць смажыўнасць, смак. Па 5—6 раз невяторныя гады памітае пад дождж сена і ператвараецца ў гной. А ў калгасе лічаць, што сена толькі траціць горч, набывае нават лепшы смак.

Тут неабходна адзначыць і талі «дробны», якія распаўсю срабу. У касцоў няма добрых брусцоў. Есць белыя брускі, якія збожжжаюць насу, або востраць сена, як сена. Дойна, чаму ў калгасе

У калгасе «Комунар» — 600 гектараў сенажці. Касьба ідзе трэці дзень. За два дні скошана 50 гектараў. У гэтыя дні працавала 50 касцоў. Значыць, кожны ў сярэднім скошваў па 0,50 гектара ў дзень пры норж 0,33 гектара. Норжы перавышчываюцца, але яны маглі быць яшчэ вышэйшымі, калі-б бригадзёры правільна расотавілі сілы.

Першымі дні касцы працавалі скопак, па 8-10 чалавек разам. Зараз самі калгаснікі сталі разбівацца на зьвенні. Некаторыя отагаванца працавалі на індывідуальныя загоны. Прадукцыйнасць працы значна павялічываецца.

Многія касцы першай бригады (бригадзёр Жалніок) скошвалі больш чым па 0,60 гектара ў дзень. Напрыклад, Бандарчук Мікола, Міхаленка Пятро, Шаўлоўскі Мінола, Дземідовіч Алякс, Бокан-Мікола і т. д.

У калгасе яшчэ не вжыты элементы ўраўнілаўкі.

Так, вольнаму касцу — ударніку ці гультаю — на час сенаўборкі выдзяляцца роўна па 400 грам мукі на дзень. Колькасць вырацаваных працэнтаў пры разлікарванні мукі не ўлічываецца.

Вечарам і працаюць калгаснікі

МАСАВЫ КРОС ІМЯ УСЕНАРОДНАГА СВЯТА НА ПРЫЗ „ЗВЯЗДЫ“



Переможцы кросу імя Усенароднага свята на прыз „Звязды“. Злева направа: БАРАБАНШЧЫКАЎ (Н-ская часць) — па бегу на 5 кілометраў зямлі першае месца, прайшоўшы дыстанцыю за 16 мін. 46,1 сек.; ФАРТУКОЎ (НКУС) заняў першае месца па бегу на 3 км.; ПЯТРОВІЧ, УВАШЭВІЧ, ЛАЎРЭНЦЕВА (фабзавуч КІМ) занялі першае месца, другое і трэцяе месца па бегу на 500 метраў; НІКУЛЕНКА ЗОСЯ (саўгас імя Тарасова) і ВАЛКОВІЧ МАНЯ (калгас імя Беларускай апазіцыі на- — першае і другое месца па бегу на 500 метраў; ГУРЭВІЧ ШУРА (Медінстытут), ЦІМАШЭНКА КЛАВА (завод імя Малацова) — першае і другое месца па бегу на 500 метраў; КУРАН (удзельніца французскай рабочай спартыўнай дэлегацыі) — чацвёртае месца па бегу на 500 метраў; БАЙКОЎ (рэдакцыя „Звязды“) — першае месца па бегу на 3.000 метраў. Фото КАПЛІНСКАГА.

15-годдзе БАРЫСАУСКАГА КОМСАМОЛА

БАРЬЮАЎ, 1 ліпеня. Яшчэ 29 чэрвеня горад прыняў святотны выгляд. Вуліцы былі ўпрыгожаны дзягамі, транспарантамі, зямлінамі.

Увечары адбыўся ўрачысты пленум райкома комсамола, прысвечаны 15-годдзю барысаўскага комсамола. На пленум прыехалі сакратары ЦК ЛКСМБ тт. АІГУСТАЙЦЯ і СТУКАЛАЎ. Сакратар райкома ЛКСМБ т. КРУПІЦКІ рэка- заў аб тым, як у 1920 годзе 7 ма- ладых рабочых аб'ядналіся ў пер- шую на Барысаў комсамоцкую лядзіку. Зараз барысаўская аргані- зацыя налічвае 1.300 комсамоц- цаў.

Пад бурныя апладысменты прымаюцца прывітаньне тэлегра- ма т. Сталіну. Благю любімую правадзіцу барысаўскага комса-

молаі пасылае баявое комсамоц- кае прывітаньне.

Пленум вітаў маладых рабочых шклянозавода, вапнакавай фабрыкі, калгаснікі, байцы барысаўскага гарнізона і піянеры. На імя райко- ма ЛКСМБ атрымалі прывітань- няны тэлеграмы ад ЦСЛСБ, ЦК ЛКСМБ, адпаведнага сакратара Со- вета нацыянальнасцей ЦВК СССР т. Хадаровіча.

Зранку 30 чэрвеня з усіх на- коў раёна, на добра ўпрыгож- аных у горад прыехаў больш 500 падарок з маладымі калгасніцамі, арганізаванымі на-святотнаму. Днём адбыўся залёная дэманстрацыя. Комсамоцкімі запалкавай фабрыкі імя Кірава на дэманстрацыі пра- неслі налічвае набытыя плакаты. На імяніну выступіў сакратар ЦК ЛКСМБ т. СТУКАЛАЎ.

АД'ЕЗД ФРАНЦУЗСКАЙ СПАРТЫУНАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ

Прывітанне прадоўным БССР

Учора, 1 ліпеня, у 11 гадзін 45 мінут, з Менска на Францыю выехала гаспаўшчына ў СССР дэле- гацыя французскай рабочай спар- тыўнай дэлегацыі. Дэлегацыя пра- водзіць прадаўнікі вышэйшых со- вецкай фізкультуры СССР і БССР.

Посы адмыў іх дзюжымі тэатрамімі ліквідацыі «Фізкульту- ра» і спаванне «Інтернацыяналі- ст».

Перад ад'ездам гледа дэлегатыі т. ГІЛЬЯНІ ПЕРЭЎ для атрыма-

Галеўным заложы дасягненні савецкай фізкультуры з'яўляюць імя ўвага і данаго, якую фіз- культучным арганізацыям аказанае ўвага і профасіям. Мы адзначам тымса каштоўныя мерапрыемствы, як знача норм па плачак «Гатоў да працы і абароны».

Аб усіх багатых у Советскім Са- вецкім муніцыпалітэце рабочым спарт- сменам Францыі. Гэта ўмоцніць по- толькі іх сілы, але і сілы ўсёго

Свята квітнеючай моладзі

Менскі падром. Сонца ўзышло з поўдню і паволі набліжаецца к захаду. На трыбунах перапоўненай святотна арганізаванай публікай, шмат каму не хапае месца. Аднак, гледачы прадоўжаюць прыбы- ваць...

На вялікай залёнай плошчы па- драма вырастаюць новыя і новыя атрады фізкультуры. Яны пры- бываюць то стройнымі калонамі, то па прызавіках і аўтобусах.

Па трыбунах пераважаюць імя апазіцыі імянінаў. Прадоўныя стаўцы ордэнавоёнай рэспублікі горада вітаюць рабочых спартс- мецаў Францыі, што прышлі на па- драм для ўдзелу ў кросе.

Пачынаецца парад. Перад тры- бунамі праходзіць каля 3.000 удзельнікаў кросу. Гэта — мала- дыя, загарэлая, здаровыя фізкул- турнікі. Тут рабочыя фабрыкі і за- водаў, студэнты, амушчыны, наву- ковыя і інжынерна-тэхнічныя ра- ботнікі, калгаснікі, рабочыя саўга- саў, артысты і верныя абаронцы нашай вялікай савецкай дзяр- жавы — нашы любімыя, родныя байцы Чырвонай арміі.

Аркестр грае марш. Над падро- мам імя кружыцца самалёт Мо- скага аэраклуба, які раскідвае а-

стоўкі, прысвечаныя ўсебеларуска- му народнаму свату.

Пашырваючы гукай маршу і рокат матора самалёта, нясецца лозунг: — лепшаму другу фізкульту- рыкаў вялікаму Сталіну — ура!»

3 тысяч грудзей вырываюцца гучнае «ура», якое раскідваецца па ўсю падрому.

— Прывітанне ордэнавоёдам тт. Гілаю і Галадзеу!

І яноў прыміць доўга неамаўкае- мы кліч тысяч людзей.

— За Савецкую Радзіму!

— Някай жыве савецкая жыва- церадасная моладзь!

Парад скончыўся. Пачаўся за- бегі. Першым са старту зрываюцца кватэ. З кожнай секундай яны ўсё больш набліжаюцца да тры- бун, усё больш расцягваюцца ў прыгожую, жывую істужку. Публі- ка дружна вітае перадаючы. А тым часам галава істужкі ўжо да- лёка ад трыбуны, а хутка і ўся істужка блізкай завітай праю- сціці міма гледачоў.

Вось перадавы забегу ўжо спы- няюць першы круг і бяжыць другі, трэці круг. Ён набліжаецца да трыбуны, ажкуль яго зноў раз су- прымаюць воплескамі. Да фінішу лотаецца жыва. Бягуны пачына- юць налічваць. Першым імя ды-

намавец т. Паўчанка. За ім Ро- лян — з інактыўна народнай гаспа- ладарні. Яны ўсё больш адрыва- юцца ад істужкі, высоўваюцца ўперад. Астатнія тавсама навішпа- юць тэмп, але лепшыя бягуны ўжо ля фінішу.

Наступна пабеглі дзяўчаты. За імі калгаснікі і рабочыя саўгасаў, дынамаўцы, курсанты Аб'яднанай Беларускай вайсковай школы, чыр- вонаармейцы, рабочыя, студэнты, навуковыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі. Беглі на 500, 1.500, 3.000 і 5.000 метраў. У большасці забегу — сапці ўдзельнікаў.

У апошнім забегу (на дыстан- цыю ў 5.000 метраў) высокі клас выказаў удзельнік французскай ра- бочай спартыўнай дэлегацыі Саяр. Яго бег быў лёгкі і рытмічны, а ўсе рухі велікай прыгожыя, пла- стычныя, спрыта вылічаным. І хоць Саяр прышоў сёмым к фінішу, але кожны раз, калі гасць прыбываў каля трыбун, публіка сустракала і прыводзіла яго доўга неамаўкачы- мі воплескамі.

Крос, прысвечаны дню вывадан- ня БССР ад беларускай і дню ўручэння ордэна Леніна Беларускай ССР, быў сапраўдным сватам квітнеючай савецкай моладзі.

ПЕРАМОЖЦЫ КРОСА

Індывідуальна лепшыя месцы ў кросе занялі:

на дыстанцыі для юнакоў буйней- шых рабочых і навукальных напак- тываў Менска ў 1.500 метраў тт. ПАШЧАНКА («Дынамо») — 4 мін. 49,2 сек., РОЛЯН (Інстытут народ- най гаспадарні) — 4 мін. 54 сек., БАРАНОВІЧ (Медінстытут) — 4 м. 54,1 сек.

На дыстанцыю ў 500 метраў для дзяўчат гэтых-жа прадаўніцтваў і ўстаноў: т. КАСПЕРСКАЯ — 1 мін. 51 сек., т. КСЕНДЗОВА — 1 мін. 52,9 сек., т. КАНАПАЦНАЯ — 1 мін. 53,4 сек.

На дыстанцыі ў 1.000 метраў для фізкультурыных калектываў калгасаў і рабочых саўгасаў: т. КУБАР (кал- гас імя Дзержынскага, Строчыцкі сельсавет) — 3 мін. 10,2 сек., тав. БАРЫСАЎ (саўгас імя 1 мая, Астра- шчыцка-Гарадзецкага сельсавета) — 3 мін. 14 сек., тав. ЯРАШЭВІЧ (кал- гас «Чыганы спецыяліст», Сяміч- кава сельсавет) — 3 мін. 15 сек.

У бегу на 500 метраў для дзяўчат калгаснікі і работніц саўгасаў: на першым месцы т. ВАЛКОВІЧ (кал- гаснага сельсавета) — 1 мін. 42,1 сек., на другім — т. НІКАЛАЕНКА (саў- гас Тарасова) — 1 мін. 42 сек., на трэцім — т. ГАВОРСКАЯ (Падгройскі сельсавет) — 1 мін. 44,5 сек.

У бегу на 3.000 метраў для чым першае месца заняў тав. БА- КОЎ (рэдакцыя «Звязды») — 10 м. 20,2 сек., т. ФАРТУКОЎ («Дына- мо») — 10 мін. 21 сек., тав. КРАСНІ («Дынамо») — 10 мін. 32,7 сек.

У бегу на 1.000 метраў для чым на першым месцы т. ПАЖЫ- ЦАВА (Н-ская дывізія) — 3 м. 33,1 сек., на другім — т. СЕРЫ- ВА (гідратэхнікум) — 3 мін. 33,1 сек., на трэцім — тав. КУКАНА (Н-ская дывізія) — 3 мін. 37,6 сек.

У забегу на 1.500 метраў для чым на першым месцы т. ПАРЫ- ШКО (назва імя Сталіна), паказавшы 8 мін. 33 сек., другім — т. БУЛЬСКІ (медінстытут) — 5 м. 36,5 сек., трэцім — т. ШАПА- ЛАЎ («Дынамо») — 5 мін. 39,8 сек.

У старце на 5.000 метраў пер- шае месца заняў тав. КУКАНА (назва імя Сталіна), паказавшы 16 мін. 46,1 сек., ГЕРАСІМАЎ (АБВШ) — 16 мін. 47,2 сек., РУНЦОЎ (будавніцкая) — 16 мін. 47,9 сек.

Усе гэтыя таварышы ўзнаго- джваюцца імянімі памятных а- тонамі «Звязды».

Камандныя вылікі будуць а- публікаваны ў бліжэйшы час, па- дакладнае падлічэння іх і заўва- жанні судовай налегіі кросу.

СВЯТА ПРОЛЕТАРСКАГА СТУДЭНЦТВА СТАЛІЦЫ БССР

30 чэрвеня студэнцтва вышэй- шых навукальных устаноў Менска святкавала святае навукальна- га года. З новай радзіцы калоны студэнтаў са спрымай і аркестрамі з'явіліся навукальна-ра- ботніцкую масоўку ў сад «Профі- тэр». 10.000 студэнтаў замялі- лі летні тэмпа перадаючы

ВІЛІНІ СТАДЫЁН У КАЛГАТЭ

ГОРКІ, 28 чэрвеня. Калгас «Э- воня Рудаконічэна». Рудаконічэ- га сельсавета, прыступіў да буд- зьніцтва вялікага стадыёна. Стэ- будзе мець навабольшую і бая- большую пляцоўку, футбольнае і бая- вую дарожку.

Відовішча, упершыню бачанае ў Менску

У апошні раз старпёр умахнуў сцягам. Сузі трас зашчэкае вых на фінішу крытая кантроль-

цувскія гоцы завялі: Саяр 7-е і Нура - 23-е месца. Французкае Нуран, наліўшая друго месца.

Асабліва патра імянінаў.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Рэдакцыя газеты «Звязда» і літаратурны інстытут адзначылі перадаў да аб'явіцельнага

вотлі прадаўнікі вышэйшых со-
ветаў фізкультуры СССР і БССР.
Поезд адшоў пад дружным
тросразовым выкрымі «фізкульту-
ра» і спяванне «Інтернацыянала».
Перад ад'ездам глава делегацыі
т. Гільсман перадаў для агульства-
вання ў «Звяздзе» ілюстрацыю пры-
вітанне працоўным БССР ад рабо-
чых спартсменаў Францыі:
— Паміраючы сталіцу БССР,
делегацыя французскай рабочай
спартыўнай федэрацыі выказала
на старонках «Звязды» ўдзячнасць
фізкультурнікам і працоўным
БССР за аказаны ім гарачы прыём
і вялікую ўвагу.
Тры тыдні нашага прабывання
ў СССР былі для нас вялікай ра-
дасцю. Мы бачылі лепшых фіз-
культурнікаў Савецкага Саюза,
добрыя стадыёны. Мы галілі зліў-
лены ростам савецкай фізкульту-
ры. Мы захвалены таксама дасяг-
неннямі беларускіх фізкультурні-
каў, у прыватнасці ўчарашнім за-
савым прасам на прыз газеты
«Звязда».

такія каштоўныя мерапрыемствы,
як здача норм на значок «Гатоў да
працы і абароны».
Аб усім бачаным у Савецкім Са-
юзе мы раскажам рабочым спартс-
менам Францыі. Гэта ўзмоўніць не
толькі іх сілы, але і сілы ўсёго
рабочага класа Францыі, які муж-
на змагацца супроць фашызма і
валян.
Зараз наша самае моцнае за-
данне — падтрымліваць цесную
сувязь з савецкай фізкультурніка-
мі. Мы будзем змагацца за арга-
нізацыю масавага спартыўнага
руху рабочых Францыі, будзем зма-
гацца за адзінства рабочага спар-
тыўнага руху.
Яшчэ раз дзякуем за гарачы
пролетарскі прыём.

A. Guelberg

Краўнік делегацыі француз-
скай рабочай спартыўнай фе-
дэрацыі А. ГІЛЕВІК.

Відовішча, упершыню бачанае ў Менску

У апошні раз старпёр узмахнуў
сцяжком. Сухі трэск заштурхвае
мых на фінішы крышак кантроль-
ных яшчыкаў. Абвешчаны резуль-
таты лепшых трох бягуноў апош-
няга забегу — і крос закончаны.
Можна спакойна падвесці вынікі
двухтыднёвай гарачай работы шта-
ба, узважаючы і аданіць дасягненні
і недахопы.
Буйнейшым поспехам кроса з'яў-
ляецца яго масаваасць. 2.650
удзельнікаў. Рад забегу з адначас-
новым стартам звыш 600 чалавек.
Відовішча, упершыню бачанае ў
Менску. Другая састаўная частка
ўсякага спартыўна-масавага ме-
рапрыемства — спартыўна-тэхні-
чныя рэзультаты — выключна доб-
рая.
Аб поспехах нашых бягуноў
сведчаць і рэзультаты француз-
скіх спартсменаў, удзельнікаў на-
пятага кроса. Стартуваўшы на пя-
цікілометровую дыстанцыю фран-
цузскія госці завялі: Салр 7-е і
Курро - 23-е месца. Французанка
Куран, заняўшая другое месца ў
кросе для жанчын на прыз газеты
«Юманітэ», заняла ўчора 4-е мес-
ца.
Удала выбраны месца спабодніч-
тва. Аднак, хацелася б мець на
пляху больш перасечанасці. Велі-
зарныя рамеры іпадрома даюць
магчынасць лёгкага правядзення
бегу на любыя дыстанцыі з вылі-
кай колькасцю удзельнікаў. У вы-
гадных умовах знаходзіцца гле-
зач, які ад старту да фінішу паві-
рае за ўсім працэсам барацьбы
на любую дыстанцыю.
Налкам і поўнаасцю апраўдала
сабе сістэма высоўных яшчыкаў
для ўліку часу бегуноў. Трэхты-
сячная маса бегуноў без апынага
інцыдэнту была прынята ўсяго на
два секундамеры. Але ў далейшым
неабходна будзе паліровыя кант-

рольныя талымі змяніць металё-
нымі.
Асабліва радуе ўдзел у кросе
калектываў фізкультуры камгасаў
і саўгасаў Менскага раёна. 200
бягуноў фізкультурнікаў вёскі —
гэта наш буйнейшы поспех.
Выдатна падрыхтаваліся да кро-
са і могуць быць прыкладам згур-
таванасці, арганізаванасці і ды-
сцыпліны калектывы Н-скай часці
т. Андрэасюка, будаўнікоў, завода
імя Молатава, фабрыкі імя Круп-
скай, «Дынамо», Мадінстытута.
Несумненна, што традыцыйным
крос газеты «Звязда», які з такім
поспехам прайшоў у першы год
правядзення, заслужана ўвоўдзе ў
рад любіцейшых мерапрыемстваў
менскіх фізкультурнікаў, побач з
традыцыйным веснавым кросам
імя Шверніка, эстафетай «Комса-
мольскай правы». **Нам, галоўнага сулізі кроса ПЕСТРЫКАУ.**

ПАВЕДАМЛЕНН

Рэдакцыя газеты «Звязда» і
лібраграфічны інстытут скары-
паў народнага па аб'яваўчым ка-
дражэй «Шчаслівага дарога»
Алексея Андрэевіча.
На парадку запрашэння: аў-
кнігі тав. Александроўч, ад Нас-
аветы т. Баршчэўскай, Нас-
аўч, Рэвелеры, Гародніна, Кам-
чэнка, Радзюк, Савёнак, Ганды-
Родэва. Ад навукова-даследчага
стытута школьнай педагогікі
Панівайч, Метліна, Безносі-
Юндзетскага ДВВ т. Тур-
Ялімовіч і Мэўр. Прадстаўніц-
намо камсамоле, рэдакцыя
«Чырвоная змена», «Піонер Бела-
сі», «Юнгер пачыноч», рэдакцыя
газеты «ЛІМ», прадстаўнікі дзя-
га радыёапаратуры, настаўнікі
рэальных школ, бібліятэкары шко-
ных і масавых бібліятэк.
Нарада адбудзецца 2 ліпеня
гадзін вечара ў памяшканні
каўнай бібліятэкі імя Ля-
(Чырвонаяармейская вуліца №
кой 26).
РЭДАКЦЫЯ «ЗВЯЗДЫ»
БІБЛІАГРАФІЧНЫ ІНСТЫТУТ
Адказны рэдактар Н. СТЭРМ

Паміраючы БДТ-1
Гастролі маскоўскага
тэатра ЛЕНСОВЕТА
Сёння, 2 ліпеня.

„МИЛЛИОН ТЕРЗАНИЙ“

Відэты ў часе тэатра з 12 да 2 і з 5 г. веч.
Пачатак у 8 гадзін. 30 хвін.

Гукавы кіно-тэатр Чырвоная Зорка
Замежны мастацкі фільм
Асёмай гадз. воч.
на летняй эстрадзе
КАНЦЭРТ

Гукавы кіно-тэатр Пролетарый
Мастацкі фільм
КАХАЧНЕ
І НЯНАВІСЦЬ

Кіно «Інтернацыянал»
Замежны мастацкі фільм
У плывучым доме
У праграме кіно-аркестра
Саюзкіно.

Кіно «Спартак»
Замежны мастацкі фільм
ЦЕМНЫЯ СІЛЫ
драма ў 5 частках

РЭДАКЦЫЯ «ЗВЯЗДЫ»
ПАТРЭБНЫ МАШЫНІСТКІ,
ведальчыя беларускую мову, на па-
стаўнівую і часовую работу.
Межна на вечарнюю. Зна-
рачацца ў сакратарыят
рэдак. (Савецкая, 63,
III паверх).

НКА БССР („УЦЭМП“)
ДЗЯРЖЦЫРК (сад. «Профінтэрн») тэл. 24-171.

Сёння, 2 ліпеня.

Новая праграма ў 3 адзяленнях

Згодна пастанова СНК СССР ад 13-V г. г. і інструкцыі НКФ СССР (газ. «Экономическая жизнь» за 26-VI)

аб парадку рэгістрацыі штатаў, фондаў і ставах зарплаты, а таксама каштарысаў адм.-краўнічных расходаў.

НКФ БССР даводзіць, што ўсе нар-
да ведамы, што ўсе нар-
да каматы
і цэнтральныя ўстановы рэспубліканскага значэння

ПАВІННЫ да I-VIII г. г. зарэгістраваць

штаты, фонды і стаўкі зарплаты, а таксама каштарысы адміністрацыйна-краўнічных расходаў у НКФ БССР (Дом урада, пак. 309), усе ішыя ўстановы і арганізацыі — па месцу іх знаходжання ў райфа і гарфа.

Пры аўцы ў фіноргані для рэгістрацыі неабходна прадставіць наступныя матэрыялы: 3 экз рэгістрацыйнай карткі (форма надрукавана ў газэце «Экономическая жизнь» за 28-V), 2 экзэмпляры штатнага раслісання і 1 копію каштарыса адміністрацыйна-краўнічных расходаў.

НКФ БССР.

3 4 ліпеня 1935 г.

ГАСТРОЛІ ТЭАТРА РЭВОЛЮЦЫІ УССР

Рэпартаж

ПРАЦЯГ БУДЗЕ ЦУДОЎНЫ С ЛАЎ ГІБЕЛЬ ЭСКАДРЫ

ПЛАТОН КРЭЧЕТ ОЙ, НЕ ХОДИ ГРИЦЮ ТА НА ВЕЧЭРНІЦЮ.

Завыкі не закупку аб'ектываў прынашчае ў рабочай тэатральнай касе пры МСПСБ да 30 чэрвеня 1935 г.
Закупленыя аб'ектывы выдаюцца з 26 чэрвеня 1935 г. ч рабочай касе.
Дырэкцыя.

Віцебскі механіка-энергетычны політэхнікум

абвешчае асенні набор

на першы курс з адрывам ад вытворчасці на 150 чалавек і без адры-
ву — на 60 чал. на цэплатэхнічнае, механічнае і электратэхнічнае ад-
дзяленні.

Політэхнікум рыхтуе тэхнікаў-механікаў, электрыкаў і цэплатэх-
нікаў.

Студэнты забеспечваюцца пасельнымі прыладамі, інтэрнатам, сты-
пендыяй па паспяховасці. Ўсё ўласнае сталовае, дармовае пральня.

Для паступлення ў тэхнікум неабходна прыкласці да заявы на-
ступныя дакументы: завераную аякту, копію вайскавага білета або
метрычную даведку, пасведчанне аб асвеце (аб акачанні не менш 7
класаў), даведку аб сацыяльным становішчы бацькоў і самаго пасту-
паўчага — да рэвалюцыі, пасля і зараз, даведку ад урача аб адароўі,
2 завераныя фотакарткі і паштовы марак на 40 кап.

Прыём заяў да 10 жніўня г. г. Для паступаючых будучы правядзе-
ны іспыты па матэматыцы, фізіцы, хіміі, грамадазнаўству і беларус-
кай мове з 15 па 25 жніўня 1935 г. у аб'ёме няпоўнай сярэдняй школы.

Пачатак заняткаў і верасня г. г.

Пры яўцы ў політэхнікум абавязкова мець пры сабе пашпарт,
без якога прыязджаючыя не будуць дапушчаны да іспытаў.
Заявы пасылаць па адрасу: г. Віцебск, Чырвоная Горка, 5, механі-
ка-энергетычнаму політэхнікуму.

ДЫРЭКТАР ПОЛІТЭХНІКУМА БАЛЕЎ.

Бюро гаркома КП(б)Б і прэзідыум гарсовета арганізуюць 3 ЛІМ
ў летнім тэатры сада «Профінтэрн» ВЕЧАР СУСТРЭЧЫ ПАРТАКТЫ
І УДАРНИКАЎ З ГЕРОЯМІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ.

ПРАГРАМА:

- 1.15-я гадавіца перамогі Чырвонай арміі пад кіраўніцтвам
і тав. Сталіна над беларускімі. Давлад каалянтнага Н-скай
г. Горачова.
2. Успемны былых чырвоных партыён і ўдзельнікаў грама-
скай вайны.

Пасля вытунжэнняў адбудзецца пастаўнае маскоўскае т.
Ленсавета.

Пачатак роўна ў 7 г. вечара.
Білеты выдаюцца ў гарсовета — пакой 32, 2 і 3 ліпеня з 10
4 гадзін і з 7 да 9 гадзін вечара.

БЮРО ГАРКОМА КП(б)Б
ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 5

МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА РАБОЧЫХ, СЯ- СКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКІХ ДЭПУТАТАЎ

29 чэрвеня 1935 г. г. Менск

У мэтах упарадкавання архітэктуры малых ф у г. Менску Менгорсовет пастанаўляе:

1. Абавязваць усе арганізацыі, установы, гандлёвыя арты-
жакты і прыватныя асоб праводзіць устаноўку літэраў, кіскаў, па-
месц наклеякі афіш, газет, рэклам і інш. толькі пасля атрымання
волу ад Жылземікраўнічтва і падверджэння пральцаў і чарцяжоў
кім інжынерам.
2. Адвод уштыкаў, месц устаноўкі лагтоў, кіскаў і інш. т.
на Жылземікраўнічтва.
3. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы фокласці на Жыл-
раўнічца і РСМіліцця.
4. Вінаватыя ў парушэнні гэтай пастановы падлягаюць аме-
дзяўчыму спазнанню — штрафу да 100 руб., або прымусовай работ-
дзён.
Старшыня Менскага гарадскога савета ЖУНОВІЧ.
Сакратар Менскага гарсовета НАЗЛОЎСКІ.

Адрес рэдакцыі і выдавецтва: Менск, Савецкая, 63, Тэлефоны: прыём тэлефонаграм—21-351, адказы рэдактар—21-352, нам. рэдактара — 25-188, адказны сакратар—21-350; аддзёлы: партыйны, культурны—21-353, сельскагаспадарчы — 21-354, прамысловы, савецка-гендлёвы, масавых кампаній і маскоўскай інфармацыі—21-354, лістам рабочых і жаласні каў і работы з рабселькорамі—21-355, замежнай інфармацыі — 25-189, мастацкі—23-955, выпускаючы—21-357; заг. выдавецтва — 21-358